


Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Вучэбна-метадычнае аб'яднанне ВНУ
Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Першы намеснік
Міністра адукацыі
Рэспублікі Беларусь


А.І. Жук

03.04.2009 г.

Рэгістрацыйны № ТД-D. 078/тып.

АРХЕАЛОГІЯ

тыпавая вучэбная праграма
для вышэйших навучальных установ па спецыяльнасці
1-21 03 01 Гісторыя (па накірунках)

УЗГОДНЕНА

Старшыня Вучэбна-метадычнага
аб'яднання ВНУ Рэспублікі Беларусь па
гуманітарнай адукацыі




У.Л. Клюня

2008 г.

УЗГОДНЕНА

Начальнік Упраўлення вышэйшай і
сярэдняй спецыяльнай адукацыі
Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь


Ю.І. Міксюк

03.04.2009 г.


Першы прарэктар Дзяржаўной
установы адукацыі “Рэспубліканскі
інстытут вышэйшай школы”


I.B. Казакова

13.03.

2009 г.

Эксперт-нормакантралёр


A.G. Герасіма

13.03.

2009 г.

Мінск 2008

Адміністрація

Складальнікі :

А.А. Егарэйчанка, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага універсітэта, доктар гістарычных навук, дацэнт;

Э.М. Загарульскі, прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага універсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар.

Рэцэнзенты:

Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў”;

Л.У. Калядзінскі, дацэнт кафедры дапаможных гістарычных дысцыплін і методыкі выкладання гісторыі установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагогічны універсітэт імя Максіма Танка», кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ Ў ЯКАСЦІ ТЫПАВОЙ:

Кафедрай археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта
(пратакол № 8 ад 03.05. 2008 г.);

Навукова-метадычным саветам Беларускага дзяржаўнага універсітэта
(пратакол № 4 ад 22.05.2008 г.);

Навукова-метадычным саветам па гуманітарных спецыяльнасцях Вучэбна-метадычнага аб'яднання вышэйшых навучальных установ Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі
(пратакол № 4 ад 12.09.2008).

Адказны за рэдакцыю: Э.М. Загарульскі

Адказны за выпуск: А.А. Егарэйчанка

Змест

1. Тлумачальная запіска	4
2. Прыкладны вучэбна-тэматычны план	10
3. Змест вучэбнай дысцыпліны.....	11
4. Літаратура.....	20

Тлумачальная запіска

Тыпавая вучэбная праграма новага пакалення па вучэбнай дысцыпліне “Археалогія” прызначана для кіраўніцтва ў сваёй дзейнасці выкладчыка і студэнта. Адметнымі асаблівасцямі дадзенай тыпавой вучэбной праграмы з’яўляюцца: абноўлены змест, акцэнтацыя на кампетэнтнастным падыходзе ў навучанні, значнае ўзмацненне ролі і долі самастойнай работы студэнта, выкарыстанне сучасных інавацыйных педагогічных тэхналогій. У рамках сумеснага супрацоўніцтва выкладчыка і студэнта праграма выступае сваесаблівым “навігатарам” набыцця ведаў, інфармацыі і практикаарыентаваных жыццядзейных уменияў.

1.1. Агульныя патрабаванні да фарміравання сацыяльна-асобасных кампетэнций выпускніка

Асноўнымі мэтамі сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі студэнтаў у ВНУ выступаюць фарміраванне і развіццё сацыяльна-асобасных кампетэнций, заснаваных на гуманітарных ведах, эмацыйна-каштоўнасным і сацыяльна-творчым вопыце і якія забяспечваюць рашэнне і выкананне грамадзянскіх, сацыяльна-прафесійных, асобасных задач і функцый.

Сфармаванасць у выпускніка сацыяльна-асобасных кампетэнций спрыяе развіццю сацыяльна-прафесійнай кампетэнтнасці як інтэграванага выніку адукцыі ў ВНУ

Агульныя патрабаванні да фармавання сацыяльна-асобасных кампетэнций выпускніка вызначаюцца наступнымі прынцыпамі:

принцып гуманізацыі як прыярытэтны прынцып адукцыі, які забяспечвае асобасна-арыентаваны характар адукцыйнага працэса і творчую самарэалізацыю выпускніка;

принцып фундаменталізацыі, які спрыяе арыентацыі зместа дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыкла на выяўленне сутнасных асноў і сувязей паміж разнастайнымі працэсамі акаляючага свету, прыродазнаўчанавуковымі і гуманітарнымі ведамі;

принцып кампетэнтнаснага падыходу, які вызначае сістэму патрабаванняў да арганізацыі адукцыйнага працэса і накіраваны на ўзмацненне яго практикаарыентаванасці, павышэнне ролі самастойнай працы студэнтаў па вырашэнні задач і сітуацый, якія мадэлююць сацыяльна-прафесійныя праблемы, і фармаванне ў выпускнікоў здольнасці дейнічаць у зменлівых жыццёвых умовах;

принцып сацыяльна-асобаснай падрыхтоўкі, які забяспечвае фармаванне ў студэнтаў сацыяльна-асобаснай кампетэнтнасці, заснаванай на адзінстве набытых гуманітарных ведаў і ўменняў, эмацыйнальна-каштоўнасных адносінаў і сацыяльна-творчага вопыту з улікам інтэрэсаў, патрэбаў і магчымасцей навучэнцаў;

прынцып междысцыплінарнасці і інтэгратыўнасці сацыяльна-гуманітарнай адукациі, рэалізацыя якога забяспечвае цэласнасць вывучэння гуманітарных ведаў і іх узаемасувязь з сацыяльным кантэкстам будучай прафесійной дзейнасці выпускніка.

У адпаведнасці з гэтымі мэтамі і прынцыпамі сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі выпускнік вышэйшай навучальнай установы пры падрыхтоўцы па адукацийнай праграме першай ступені (спецыяліст) павінен набыць наступныя *сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі*:

кампетэнцыі культурна-каштоўнаснай і асобаснай арыентацыі,
кампетэнцыі грамадзянскасці і патрыятызму,
кампетэнцыі сацыяльнага ўзаемадзеяння,
кампетэнцыі камунікацыі,
кампетэнцыі здароўезберажэння,
кампетэнцыі самаўдасканалення.

Выпускнік у працэсе сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі павінен развіць наступныя *мэтапрадметныя кампетэнцыі*:

валоданне метадамі сістэмнага і параўнаўчага аналізу; сферміраванасць крытычнага мыслення; уменне працаваць у камандзе;

валоданне навыкамі праектавання і прагназавання; сферміраванасць асобасных якасцей, самастойнасць, адказнасць, арганізаванасць, мэтанакіраванасць, а таксама матывацыйна-каштоўнасныя арыентацыі;

уменне вучыцца, пастаянна павышаць кваліфікацыю.

1.2. Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны «Археалогія»

Асноўныя мэты выкладання дысцыпліны

Дысцыпліна “Археалогія”, разам з іншымі спецыяльнымі гістарычнымі дысцыплінамі:

- садзейнічанне фармаванню гарманічнай асобы і навукова абгрунтаванага светапогляду;
- фармаванне асобы студэнта як грамадзяніна, этнічна талерантнага, з глубокім разуменнем сутнасці этнічных працэсаў;
- фармаванне здольнасці да крэатыўнага і крытычнага мыслення ў сацыяльна-пераўтваральнай і прафесійной дзейнасці, станаўленне сучаснага стыля навукова-практычнага мыслення;
- фармаванне фундамента ведаў на падставе вывучэння дасягненняў сусветнай і айчыннай навукі.

Задачы вывучэння дысцыпліны

Вялікая частка гісторыі чалавецтва, якая налічвае каля 3 млн. гадоў, была беспісьмовай. Разам з тым вельмі мізэрная інфармацыя маецца ў пісьмовых крыніцах аб раннекласавых грамадствах. Гэта робіць археологію адной з

важнейшых дысцыплін, якая вывучае пачатковыя этапы гісторыі чалавечага грамадства. Курс “Археалогія” ставіць мэтай:

- даць студэнтам уяўленне аб археалогіі як састаўной частцы гістарычнай навукі;
- азнаёміць іх з крыніцамі і метадамі археалагічнага даследавання,
- азнаёміць з асновамі археалагічнай перыядызацыі і асноўнымі этапамі і археалагічнымі культурамі ў сусветнай гісторыі наогул і беларускай гісторыі ў прыватнасці.
- даць студэнтам глыбокія веды тэарэтычных асноў этнічных працэсаў у стражытнасці.
- пазнаёміць студэнтаў з асновамі арганізацыі і правядзення археалагічных раскопак.
- сформіраваць у студэнтаў навукова-даследчыя і практычныя навыкі.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:

ведаць:

- навуковыя падыходы да аналіза археалагічных матэрыялаў;
- асноўныя тэорыі грамадскага развіцця ў адпаведнасці з фармацыйным і цывілізацыйным падыходамі да разглядання працэсаў гістарычнага развіцця;
- асноўныя тэорыі этнагенеза, этнічнай гісторыі славян і балтаў;
- спецыяльныя дысцыпліны ў аб'ёме, неабходным для самастойнага правядзення навуковых даследаванняў, уключаючы метадологію археалагічных даследаванняў, методыку палявых работ, археалагічную перыядызацыю і характеристыку асноўных перыядоў старажытнай гісторыі Беларусі і сумежных тэрыторый.

умець:

- правільна вызначыць тып археалагічнага аб'екта (помніка) на мясцовасці: стаянкі, селішча, гародзішча, кургана, грунтована пахавання, сістэмы абарончых збудаванняў і інш.;
- вызначыць наяўнасць або адсутнасць старажытных культурных напластаванняў пры правядзенні земляных прац у ямах, траншэях, катлаванах;
- вызначыць прыналежнасць старажытнага керамічнага матэрыяла да адпаведнай археалагічнай эпохі (каменнага, бронзавага, жалезнага вякоў або сярэднявечча);
- вызначыць тып і прызначэнне канкрэтнага археалагічнага артэфакта;
- установіць папярэднюю дату і культурную прыналежнасць археалагічнай знаходкі;
- здзейсніць рэгістрацыю археалагічнай знаходкі (назва прадмета, матэрыял, з якога ён зроблены, папярэднє датаванне і культурная прыналежнасць, умовы выяўлення, прывязка да мясцовасці, месца захавання);
- прыняць меры да захавання і рэгістрацыі выяўленага археалагічнага аб'екта;

- выкарыстаць археалагічныя матэрыялы ў навучальнай, прафесійнай і асветніцкай дзейнасці;
- ужываць на практыцы разнастайныя метады археалагічных даследаванняў;
- планаваць, арганізоўваць і весці навуковыя даследаванні, уключаючы збор, апрацоўку і інтэрпрэтацыю экспедыцыйных археалагічных матэрыялаў;
- тлумачыць уплыў розных фактараў на сацыяльна-еканамічнае і культурнае развіццё насельніцтва Беларусі ў дадзяржаўны і раннедзяржаўны перыяды;
- аналізаваць асноўныя этапы этнічнай гісторыі насельніцтва на тэрыторыі Беларусі.

1.3. Структура зместа вучэбнай дысцыпліны

Структураванне зместа вучэбнай дысцыпліны здзяйсняецца праз выдзяленне ў ім узбуйненных дыдактычных адзінак (модуль, раздзел).

Структура зместа вучэбнай дысцыпліны ўключае:

- уводзіны ў дысцыпліну;
- модулі;
- тэмы вучэбных заняткаў.

Па кожным вучэбным модулі (раздзеле) у адпаведнасці з яго мэтамі і задачамі па фармаванню і развіццю ў студэнтаў канкрэтных кампетэнцый выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца пэўныя педагогічныя тэхналогіі. У ліку найбольш перспектывных і эфектыўных сучасных інавацыйных адукатычных сістэм і тэхналогій, якія дазваляюць рэалізуваць сістэмна-дзейнасны кампетэнтнасны падыход у навучальна-выхаваўчым працэсе, трэба вылучыць: вучэбна-метадычныя комплексы; варыятыўныя мадэлі самастойнай працы студэнтаў, блочна-модульныя, модульна-рэйтынгавыя і крэдытныя сістэмы, інфармацыйныя тэхналогіі, методыкі актыўнага навучання.

За аснову структуры тыповай праграмы ўзяты модуль, які ўяўляе сабой узбуйненую і цэласную дыдактычную адзінку працэса навучання і зместа, які мае адносна завершаныя характеристар.

1.4. Метады (тэхналогіі) навучання

У ліку эфектыўных педагогічных методык і тэхналогій, якія садзейнічаюць прыцягненню студэнтаў да пошуку і кірауніцтва ведамі, набыццю вопыта самастойнага вырашэння разнастайных задач, патрэбна вылучыць:

- тэхналогіі праблемна-модульнага навучання,
- тэхналогіі вучэбна-даследніцкай дзейнасці,
- праектныя тэхналогіі,

камунікатыўныя тэхналогіі (дискусія, прэсканферэнцыя, мазгавы штурм, вучэбныя дэбаты і іншыя актыўныя формы і метады),

метад кейсаў (аналіз сітуацыі),

гульневыя тэхналогіі, у рамках якіх студэнты ўдзельнічаюць у дзелавых, ралівых, імітацыйных гульнях, і інш.).

Для кіраўніцтва вучэбным працэсам і арганізацыі контрольна-ацэнчнай дзейнасці педагогам рэкамендуецца выкарыстоўваць рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы ацэнкі вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі самастойнай работы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Мэтазгодна ўкараняць у практику правядзення семінарскіх і практичных заняткаў методыкі актыўнага навучання, дыскусійныя формы ў мэтах фармавання сучасных сацыяльна-асобасных і сацыяльна-прафесійных кампетэнций выпускніка ВНУ.

1.5. Самастойная работа студэнтаў

Самастойная работа студэнтаў – мэтанакіраваная вучэбная дзейнасць студэнтаў, якая здзяйсняецца пад непасрэдным ці апасрэдаваным кіраўніцтвам выкладчыка.

Мэтай самастойнай работы студэнтаў з'яўляецца павышэнне канкурэнтаздольнасці выпускнікоў ВНУ праз фармаванне ў іх кампетэнций самаадукацыі.

Кампетэнтнастны падыход прадугледжвае ўзмацненне практикаарыентаванасці адукатыўнага працэса і ролі самастойнай дзейнасці студэнтаў па вырашэнні задач і сітуацый, якія імітуюць сацыяльна-прафесійныя праўлемы. Самастойная работа студэнтаў прадугледжвае выкананне контрольных работ, падрыхтоўку рефератаў, азнаямленне з навуковай, навукова-папулярнай, хрестаматыйнай літаратурай, напісанне эсе, курсавых работ, аналіз канкрэтных сітуацый і інш.

1.6. Дыягностика сацыяльна-асобасных кампетэнций студэнта

1.6.1 Патрабаванні да здзяйснення дыягностикі

Адукатыўным стантартам вышэйшай адукатыўнай першай ступені па цыклу сацыяльна-гуманітарных дысцыплін вызначаецца наступная працэдура дыягностикі дасягненняў (кампетэнций) студэнта:

вызначэнне аб'екта дыягностикі;

выяўленне факта вучэбных дасягненняў студэнта з дапамогай крытэрыяльна-арыентаваных тэстаў і іншых сродкаў дыягностикі;

вымярэнне ступені адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнта патрабаванням стандарта;

ацэньванне вынікаў выяўлення і вымярэння адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнта патрабаванням стандарта (з дапамогай шкалы ацэнак).

1.6.2 Шкалы ацэнак

Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнта на экзаменах па дысцыплінам сацыяльна-гуманітарнага цыкла праводзіцца па дзесяцібалльной шкале.

Ацэнка прамежкавых вучэбных дасягненняў студэнтаў, якая выконваецца паэтапна па канкрэтных тэмах ці модулях вучэбнай дысцыпліны, здзяйсняецца кафедрай у адпаведнасці з абранай ВНУ шкалой ацэнак (дзесяцібалльной, стобальной).

1.6.3 Крытэрыі ацэнак

Для ацэнкі вучэбных дасягненняў студэнтаў выкарыстоўваюцца крытэрыі, зацверджаныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

1.6.4 Дыягностычны інструментарый

Для дыягностикі кампетэнций, выяўлення вучэбных дасягненняў студэнтаў пры прамежкавым і выніковым ацэньванні (залік, экзамен) рэкамендуецца выкарыстоўваць:

- тэсты;
- комплексныя кантрольныя работы з рознаўзроўневымі заданнямі;
- залік;
- экзамен.

Усяго на вывучэнне дысцыпліны «Археалогія» прадугледжана максімальная 152 гадзіны, з іх 68 гадзін аудыторных (42 – лекцыі, 26 – семінары).

Прыкладны вучэбна-тэматычны план

Спецыяльнасць 1-21 03 01 “Гісторыя” (па накірунках)

№ п/п	Назва раздзелаў (модуляў)	Колькасць гадзін		
		Аудыторных	з іх	
			Лекцыі	Семінары
1	Модуль 1. Асновы археалогіі	34	24	10
	Уводзіны	2	2	
	Каменны век	10	8	2
	Энеаліт і бронзавы век	4	2	2
	Археалогія старажытнага Усходу, Егіпта, Грэцыі і Рыма	4	2	2
	Жалезны век	8	6	2
	Старажытная Русь	6	4	2
2	Модуль 2. Археалогія Беларусі	34	18	16
	Уводзіны	2	2	
	Каменны век	8	4	4
	Бронзавы век	8	4	4
	Жалезны век	8	4	4
	Славяне і іх суседзі ў другой палове I тыс. н.э.	4	2	2
	Археалогія сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі	4	2	2
	Усяго	68	42	26

Змест вучэбнай дысцыпліны

Модуль 1. Асновы археалогії

Уводзіны

Прадмет археалогії. Вызначэнне археалогіі і яе месца сярод гістарычных навук. Станаўленне археалогіі як навукі. Асноўныя тыпы гістарычных крыніц. Віды археалагічных помнікаў. Асноўныя заканадаўчыя палажэнні аб ахове археалагічных помнікаў.

Археалагічны пошук. Арганізацыя археалагічных разведак. Гістарычныя мэты археалагічнага пошуку. Адкрытыя лісты (дазволы). Апытанне мясцовых жыхароў. Культурны слой. Візуальныя разведкі. Знешнія прыкметы археалагічных аб'ектаў. Аэра- і касмічная разведка і яе магчымасці. Электрапошук. Магнітная разведка. Іншыя метады выяўлення і першаснага вывучэння помнікаў. Падводная археалогія. Афармленне вынікаў разведак. Зводы археалагічных помнікаў.

Археалагічны раскопкі. Установы і арганізацыі, якія здзяйсняюць археалагічныя раскопкі. Фінансаванне палявых даследаванняў. Асноўныя палажэнні аб раскопках. Даследаванне паселішчаў. Вызначэнне аб'ёму раскопачных работ. Выбар месца і разбіўка раскопа. Тэхніка вывучэння культурнага слоя. Стратыграфічныя назіранні. Палявы дзённік. Чарцёжныя і фатаграфічныя работы. Калекцыйныя воні. Палявая лабараторыя. Методыка раскопак пахавальных помнікаў. Справаздача па раскопках.

Камеральная апрацоўка археалагічных матэрыялаў. Рэстаўрацыя і кансервацыя. Аналіз стратыграфічных звестак. Стратыграфічнае члененне. Трасалогія. Мікраструктурныя аналізы. Мадэльянне ў археалогіі. Магчымасці вывучэння этнасаў паводле археалагічных звестак. Паняцце “археалагічная культура”. Супрацоўніцтва археалогіі з геалогіяй, лінгвістыкай, антропалогіяй, этнографіяй.

Археалагічная храналагізацыя. Абсалютная і адносная храналогія. Тыпалагічны метад. Стратыграфічны метад. Радыякарбонны метад датавання. Археамагнітны метад. Дэндрахраналогія (наўгародскі вопыт). Іншыя метады датавання.

Тэорыі развіцця ў археалагічнай науцы. Гістарычныя заканамернасці і адлюстраванне іх у археалогіі. Тэорыя дыфузіі. Тэорыя культурных колаў. Цыклізм. Канцэпцыя Тойнбі. Тэорыя канвергентнага развіцця. “Культурная антропалогія”. “Культурныя мадэлі”.

Каменны век

Палеаліт. Ранні палеаліт. Археалагічная перыядызацыя. Антрапаген. Выкапнёвыя антрапоіды. Алдувайская эпоха. Храналогія. Галечныя прылады. Ашэльская эпоха. Храналогія. Архантрапы. Тэхніка левалуа. Нуклеус. Ручное рубіла і калун. Геаграфія ашэльскіх помнікаў. Ледніковыя перыяды. Роля агню ў працэсе антрапагенезу. З’яўленне тэхнікі скола.

Эпоха мусцье. Суадносіны з ледніковымі перыядамі. Храналогія. Палеантрапы. Тэхніка апрацоўкі крэмня. Нуклеусы мусцьерской эпохі. Паўторная апрацоўка. Тыпы мусцьерскіх прылад. Аджымны і контрударны рэтуш. Першая састаўная прылада. Касцяныя прылады. Домабудаўніцтва. Арганізацыя палявання. Першыя пахаванні. Геаграфія мусцьерскіх стаянак. Пытанне аб археалагічных культурах.

Позні палеаліт. Нэаантрапы. Новыя прыёмы апрацоўкі камня. Форма нуклеуса. Вядучыя тыпы прылад. Прывлады з косці. Гаспадарка. Пачатак рыбнай лоўлі. Паселішчы. Познепалеалітычнае жылле. Асноўныя стаянкі позняга палеаліту. Арганізацыя грамадства. Познепалеалітычныя пахаванні. Сунгір. Палеалітычнае мастацтва. Арэал позняга палеаліту і рэгіянальныя асаблівасці.

Мезаліт. Змяненні прыродна-геаграфічных умоў. Засяленне новых земляў. Прыкметы мезаліту. З'яўленне мікралітаў, стрэл. Выкарystоўванне мікралітаў у састаўных прыладах. Індывідуалізацыя палявання. Узрастанне ролі рыбнай лоўлі. Культурныя зоны і культуры мезаліту. Стаянкі і жытло мезаліту. Мезалітычнае мастацтва. Сацыяльная арганізацыя мезалітычных калектываў. Пытанне аб з'яўленні вытворчых гаспадараў. Джэйтунская культура. Мезаліт лясной паласы Усходняй Еўропы.

Неаліт. Азначальныя рысы неаліту. Дэмаграфічныя змяненні. Зачаткі горнай справы. Шахтны спосаб здабычы крэмня. Новыя прыёмы апрацоўкі каменя. Шліфаванне, свідрыванне, пілаванне камня. Удасканаленне сякеры. Апрацоўка дрэва. Касцяныя і рагавыя прылады. З'яўленне і распаўсядженне керамікі. Тэхніка ручной лепкі. Арнаментацыя посуду. З'яўленне ткацтва.

Тапаграфія стаянак. Жытло. Гаспадарка. Сродкі перамяшчэння. “Неалітычная рэвалюцыя”.

Археалагічныя культуры неаліту. Спосабы выдзялення. Археалагічная культура і этнас у неаліце.

Неаліт Заходняй Еўропы. Лясны неаліт. Паляўніча-рыбалавецкая культура. Стэпавы неаліт Усходняй Еўропы. Могільнікі. Аленевостраўскі могільнік. Мастацтва неаліту. Адрозненні ў тэмпах развіцця неалітычных грамадстваў.

Энеаліт і бронзавы век

Перыядызацыя і храналогія бронзавага веку. Адкрыццё металу і ўзнікненне металургіі. ЭТАПЫ развіцця каліяровай металургіі. Асноўныя металургічныя цэнтры. Тэхніка бронзаліцейнай справы і найстаражытныя вырабы з металу. Развіццё вытворчых гаспадараў. Абмен. Новыя сродкі перамяшчэння. Гандлёвыя шляхі. Змены ў грамадскіх адносінах. Міграцыі.

Культуры бронзавага веку. Энеаліт Закаўказзя і Паўночнага Каўказа. Энеалітычныя культуры Заходняй і Паўднёвой Еўропы. Трыпольская культура. Пытанне аб Індаеўрапейцах і іх міграцыях. Археалагічныя прыкметы індаеўрапейцаў. Роля старажытных плямён у этнічнай гісторыі Еўропы. Культура шарападобных амфар.

Бронзавы век Закаўказзя. Старажытнаямная, катакомбовая і зрубная культуры. Бронзавы век Цэнтральнай Еўропы. Тышынецкая і лужыцкая

культуры. Бронзавы век лясной паласы Усходнай Еўропы. Фаціянаўская культура. Прыбалтыйская культура шнуравай керамікі. Гаспадарка плямён бронзавага веку. Этнічныя працэсы ў бронзовым веку. Мастацтва.

Археалогія Старожытнага Усходу, Егіпта, Грэцыі і Рыма

Двурэчча. Адкрыцці ва Уры. Гаспадарка шумераў па археалагічных даных. Кераміка. Ганчарны круг і яго паступовае распаўсядженне. Гліна ў матэрывальнай культуры шумераў. Зброя. Гліняныя пісчыя таблічкі. Пячаткі. Вырабу з металу. Плуг.

Егіпет. З'яўленне дзяржавы паводле археалагічных даных. Грабніцы. Прылады земляробства. Сельскагаспадарчыя культуры. Кераміка. Папірус. Шкло. Паяўленне і распаўсядженне каляровай металургіі. Помнікі Даліны Цароў.

Старожытная Грэцыя. Археалогія гамераўской эпохі. Адкрыцці Шлімана. Жалезаапрацоўка. Сельскагаспадарчыя прылады і культуры. Вінаробства. Зброя. Грашовае абарачэнне. Ганчарная справа. Асноўныя тыпы керамікі. Распісны посуд. Гліняныя статуэткі. Грэчаскія калоніі ў Прычарнамор'і. Херсанес і Ольвія.

Археалогія Старожытнага Рыма. Прагрэс у жалезаапрацоўцы. Прылады вытворчасці. Інструмент. Рымская зброя. Рымскія ваенныя лагеры.

Ювелірная справа. Пісьмо. Медыцынскі інструмент. Рымскі срэбны посуд. Удасканаленне плуга. Вынаходства жняяркі. Жорны. Вадзяныя млыны. Прыватныя і грамадскія будынкі. Роспіс дамоў. Барэльефы. Рымскія лазні. Пампейя. Паходаванні. Надмагіллі. Рымскія калоніі ва Усходнай Еўропе. Рымскі экспарт.

Жалезны век

Пачатак жалезнага веку. Адкрыццё спосабу атрымання жалеза. Сырадутны працэс. Уплыў адкрыцця жалеза на працэс грамадскага развіцця. Распаўсядженне гарадзішчаў.

Жалезны век Еўропы. Храналогія: гальштат, латэн, рымская эпоха. Асноўныя культуры жалезнага веку Заходнай Еўропы. Пшэвorskая і вельбаркская культуры.

Этнічныя групы ва Усходнай Еўропе. Культуры стэпаў. Паходжанне скіфаў. Асноўныя прыкметы скіфаў паводле археалагічных даных. Паселішчы. Гаспадарка. Паходаванні. Царскія курганы. Скіфскае золата. Выцясненне скіфаў сарматамі. Скіфы ў Крыме. Культура сарматаў. Чарняховская культура.

Культуры балцкіх і фіна-угорскіх плямён.

Захадненеўрапейскае сярэднявічча. Агробенне культуры ў пасляантыхнічны час. Меравінгская, каралінгская і капетынгская эпохі. Прылады землеапрацоўкі. Плуг і саха. Рамёствы. Адкрыццё чыгуну і новага спосабу атрымання жалеза. Вырабы ювеліраў. Кераміка. Манетная справа.

Пісьменнасць. Стылі. Пергамент і папера. Оптыка. Гадзіннік. Эвалюцыя ранненеўрапейскай зброі. Мячы. З'яўленне агнястрэльнай зброі. Развіццё абароннай зброі. Гербы дзяржаўныя і фамільныя.

Змены ў пахавальнай абрааднасці.

Славяне і іх суседзі. Пытанне аб часе з'яўлення славян і іх прарадзіме. Пачатак шырокага расселення славян. Культура пражскага тыпу. Раздзяленне славян. Культура Корчак. Культуры лука-райкавецкая, раменская і боршавская. Тушэmlіnskaya культура. Доўгія курганы і сопкі.

Адзіныя рысы славянскай культуры да X стагоддзя. Курганы. Скроневыя кольцы. Грыўны. Кераміка. Земляробчыя прылады. Славянскі плуг. Зброя. Узнікненне замкаў. Рэлігійны цэнтр у Арконе. Манетная справа ў заходніх і паўднёвых славян.

Старожытная Русь

Узнікненне Русі паводле археалагічных даных. Складанне феадальнай дзяржаўнасці. Нарманскае пытанне паводле археалагічных даных. Гнёздаўскі і іншыя дружынныя могільнікі. Зброя. Магчымасць этнічных вызначэнняў паводле археалагічных даных.

Старожытнаруская вёска. Сельскія паселішчы. Гаспадарка. Прывлады вытворчасці. Структура сельскагаспадарчых культур. Сістэмы земляробства. Жывёлагадоўля. Сельскае рамяство. Сялянскія курганы. Замкі феадалаў.

Старожытнарускія гарады. Паходжанне гарадоў. Колькасць і тапаграфія гарадоў. Планіроўка і забудова. Сядзібы. Элементы ўпрарадкаванасці. Вуліцы. Дрэнажная сістэма. Гарадскія ўмацаванні. Манументальная архітэктура. Гарадское рамяство. Унутраны і зовнешні гандаль. Грашовае абарачэнне. Пісьменнасць паводле археалагічных даных.

Партрэты гарадоў. Кіеў. Ноўгарад. Археалагічныя сведкі татара-мангольскага нашэсця.

Модуль 2. Археалогія Беларусі

Уводзіны

Месца беларускага рэгіёна ў старожытнай гісторыі народаў Усходняй Еўропы. Значэнне археалагічных крыніц для вывучэння гісторычнага мінулага насельніцтва, якое жыло на тэрыторыі Беларусі. Колькасць улічаных археалагічных помнікаў у Рэспубліцы Беларусь і іх структура. Заканадаўства Беларусі аб ахове і выкарыстанні помнікаў гісторыі і культуры. Асноўныя патрабаванні да правядзення археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі.

Станаўленне і развіццё археалагічнай навукі ў Беларусі. Развіццё гісторычнага краязнаўства ў Беларусі ў XVI—XIX ст. Апісанні і спробы сістэматызацыі археалагічных помнікаў у XIX — пачатку XX ст. Раскопкі асобных помнікаў Е.П. і К.П. Тышкевічамі, З. Глогерам, В.З. Завітневічам, В.А. Шукевічам, Е.Р. Раманавым і інш. Дзеянасць Віленскай археаграфічнай камісіі. Віленскі музей старожытнасцей. Археалагічныя зборы ў музеях Мінска, Магілёва, Віцебска, Гродна. Археалагічныя калекцыі ў прыватных зборах. Агульная ацэнка дарэвалюцыйнай археалогіі ў Беларусі.

Развіццё археалагічнай навукі ў БССР. Стварэнне Інбелкульту і першых спецыяльных археалагічных даследчых цэнтраў. Асноўныя напрамкі археалагічных даследаванняў ў БССР у 1920—1930-я гг. А.М. Ляўданскі, К.М. Палікарповіч, С.А. Дубінскі, А.Д. Каваленя, І.А. Сербаў. Роля краязнаўчых арганізацый у выяўленні археалагічных помнікаў на тэрыторыі Беларусі.

Археалагічны даследаванні ў Заходній Беларусі ў 1920-1930-я гг. З.Шміт, Ю. Ядкоўскі, З. Дурчэўскі.

Публікацыі археалагічных матэрыялаў у даваенны час.

Пасляваенныя археалагічныя даследаванні ў БССР. Вывучэнне помнікаў каменага, бронзавага і жалезнага вякоў.

Раскопкі старажытнарускіх паселішчаў і могільнікаў. Вывучэнне праблем этнічнай гісторыі. Кароткі агляд асноўнай археалагічнай літаратуры. Абагульняючыя работы па археалогіі Беларусі. Задачы і перспектывы далейшага вывучэння археалагічных помнікаў Беларусі.

Выданне археалагічных картаў і абласных збораў помнікаў гісторыі і культуры Беларусі.

Каменны век

Палеаліт. Месца палеаліту ў геалагічнай гісторыі Зямлі. Перыядызацыя палеаліту. Пытанне аб першапачатковым засяленні тэрыторыі Беларусі. Эпоха вялікага абледзянення. Знаходкі прылад мусцьерскіх форм на Беларусі і іх інтэрпрэтацыя. Засяленне паўднёва-ўсходній Беларусі ў познепалеалітычны час. Стаянка Бердыж. Умовы залягання і змест культурнага пласта. Асноўныя групы прылад. Пытанне аб бердыжскіх гаспадарча-побытавых аб'ектах. Фауністычны комплекс. Храналогія бердыжскай стаянкі.

Стаянка Юрavічы. Крамянёвы інвентар. Храналогія. Сляды мастацтва. Месца беларускіх помнікаў палеаліту сярод познепалеалітычных культур Еўропы. Духоўная культура, вераванні, грамадская структура.

Максімум пахаладання 18—20 тыс. гг. назад і яго вынікі. Фінальны палеаліт (10—12 тыс. гг. назад). Пацяпленне клімату. Фінальная палеалітычныя культуры Беларусі і суседніх тэрыторый. Культуры Лінгбі і ранні Свідэр. Засяленне вісла-дняпроўскага міжрэчча і верхняга Падняпроўя. Грэнская культура. Тыпы крамянёвых вырабаў. Апрацоўка косці.

Мезаліт. Вызначальныя рысы эпохі. Храналогія. Змены клімату, расліннага і жывёльнага свету. Колькасць мезалітычных месцаў знаходжанняў на тэрыторыі Беларусі. Тапаграфія і стратыграфія мезалітычных стаянак. Тэхніка апрацоўкі каменя і формы каменных прылад. Распаўсюджванне лука і стрэлаў. Помнікі позняга Свідера. Дняпроўска-дзісненская (сожская), кундская, яніславіцкая культуры. Мікралітызацыя культур. Нёманская і кудлаеўская культуры. Касцяныя вырабы. Гаспадарка. Развіццё рыбалоўства. Росквіт збіральніцтва. Грамадская структура. Духоўная культура і мастацтва.

Асноўныя напрамкі рассялення людзей у мезаліце на тэрыторыі Беларусі і праблемы этнасу.

Неаліт. Вызначальныя рысы неалітычнай эпохі. Храналагічныя межы. Перыядызацыя беларускага неаліту. Удасканаліванне тэхнікі апрацоўкі каменя.

Патрэба ў новых відах каменных прылад. Здабыча і апрацоўка крэменю. Характарыстыка крамянёвага інвентару. Краснасельскія шахты і крэмнеапрацоўчыя майстэрні. Распаўсюджванне краснасельскага крэменю. З'яўленне керамікі.

Стаянкі: тапаграфія і тыпы, стратыграфія. Жытлы. Росквіт прысвойваючай гаспадаркі. Лясное паляванне. Павышэнне ролі рыбалоўства. Пытанне аб з'яўленні вытворчай гаспадаркі на тэрыторыі Беларусі. Апрацоўка дрэва і косці. Ткацтва. Сацыяльныя працэсы ў неаліце. Росквіт радавой абшчыны. Рэлігійныя вераванні. Мастацтва.

Фарміраванне неалітычных культур і іх сувязь з культурамі мезаліту. Днепра-данецкая культура. Кераміка, каменны інвентар. Культурныя асаблівасці Заходняга Палесся. Верхнедняпроўская культура. Нёманская культура, тры этапы ў яе развіцці. Нарвенская культура Паўночнай Беларусі і Прыбалтыкі. Кераміка і каменны інвентар. Касцяныя вырабы. Тарфянікавыя стаянкі. Міграцыя плямён культуры шарападобных амфар з Цэнтральнай Еўропы. Распаўсюджванне ў Паўночнай Беларусі помнікаў тыповай грабенъчата-ямачнай керамікай. Месца беларускага неаліту сярод неалітычных культур Еўропы.

Даныя археалогіі, лінгвістыкі і антрапалогіі аб этнічнай прыналежнасці неалітычных плямён на Беларусі.

Бронзавы век

Асноўная сутнасць і храналагічныя межы бронзавага веку Беларусі. Медна-бронзавая металургія. Металічныя вырабы. Крыніцы паступлення металу. Росквіт крэмнеапрацоўчай індустрый. Экспансія жывёлагадоўчых плямён і ўсталяванне вытвараючых гаспадарак — земляробства і жывёлагадоўлі. Змены ў сацыяльнай арганізацыі. Пытанне аб індаеўрапейцах.

Сярэднядняпроўская культура. Арэал. Паселішчы. Жытлы. Тыпы пахаванняў. Формы керамікі. Вырабы з металу і іншых матэрыялаў. Баявыя сякеры. Гаспадарка. Пытанне аб этнічнай прыналежнасці сярэднядняпроўскіх плямён.

Жуцаўская культура. Палеская культура шнуравой керамікі. Паўночнабеларуская культура. Тарфяныя паселішчы. Асаблівасці іх вывучэння. Сярэдні і позні этапы бронзавага веку Беларусі. Сосніцкая культура. Помнікі Палесся. Пранікненне лужыцкіх плямён. Пытанне аб іх этнасе.

Позні бронзавы век Паўночнай Беларусі. Культура ранній штрыхаванай керамікі. Ранні этап днепра-дзінскай культуры.

Абмен у бронзовым веку. Мастацтва. Арнаментальныя матывы ў кераміцы. Распаўсюджванне новых вераванняў. Вогнепаклонніцтва. Лёс мясцовага позненеалітычнага насельніцтва ў II тыс. да н.э.

Жалезны век

Агульная характеристыка жалезнага веку Беларусі. Храналагічныя рамкі. Пачатак вытворчасці жалеза. Тэхналагічныя працэсы. Уладкаванне домніц. Атрыманне сырцовой сталі. Далейшае развіццё вытвараючай эканомікі.

Крываградзільнае рала з Капланавіч. Прадукцыйнасць крываградзільных ралаў. Ускладненне жывёлагадоўчай гаспадаркі. Сацыяльныя змены ў жалезным веку. Распайсюджванне гарадзішчаў. Характар этнічных працэсаў. Археалагічныя культуры і этнічныя супольнасці ў жалезным веку. Выкарыстанне даных лінгвістыкі і антрапалогіі ў этнічнай інтэрпрэтацыі археалагічных культур жалезнага веку.

Ранні жалезны век Паўднёвой Беларусі. Позднелужыцкія знаходкі на Беларусі. Пытанне аб этнічнай прыналежнасці лужычан. Экспансія ва ўсходнелужыцкія вобласці паморскіх плямён. Культура падклошавых паходжанняў. Помнікі гэтай культуры на тэрыторыі Беларусі. Погляды на этнічную прыналежнасць плямён падклошавай культуры. Рух падклошавых плямён на ўсход. Мілаградская культура. Храналагічныя рамкі. Гісторыя вывучэння. Паселішчы, жытлы, могільнікі. Керамічны матэрыял. Грузікі. Гаспадарчыя і бытавыя вырабы з металу. Прывазныя вырабы. Гарошкаўскі скарб. Грамадскія адносіны і вераванні. Паходжанне і этнічнае атрыбуцыя культуры. Зарубінецкая культура. Арэал. Гісторыя вывучэння. Храналагічныя рамкі. Тыпы паселішчаў. Жытлы. Могільнікі. Лакальныя групы. Кераміка. Прывлады працы, зброя, прадметы ўбору і ўпрыгажэнні. Зарубінецкая фібулы. Гаспадарка. Чаплінскае гарадзішча. Культурныя і гандлёвыя сувязі зарубінецкіх плямёнаў. Грамадскі лад. Рэлігійныя ўяўленні. Пытанне аб паходжанні і этнічнай прыналежнасці зарубінецкіх плямён. Помнікі тыпу Брэст-Трышын. Погляды на этнічную прыналежнасць помнікаў.

Кіеўская культура. Арэал. Гісторыя вывучэння. Храналагічныя рамкі. Паселішчы. Абідня. Тайманава. Жытлы. Паходавальны абраад. Керамічны матэрыял. Вырабы з выемчатай эмаллю. Культурныя аналагі. Сувязь помнікаў з папярэднімі культурамі. Паходжанне культуры. Этнічнае прыналежнасць.

Жалезны век Сярэдняй і Паўночна-Заходняй Беларусі. Культура позній штрыхаванай керамікі. Гісторыя вывучэння. Арэал. Храналагічныя рамкі. Паселішчы. Абарончыя збудаванні. Забудова гарадзішчаў. Гарадзішча Малышкі. Жытлы. Ачагі. Пытанне аб паходжаннях. Металаапрацоўка. Керамічны матэрыял. Гаспадарка і грамадскі лад. Вераванні. Паходжанне культуры. Кампаненты, што ўдзельнічалі ў складанні культуры. Узаемадзеянні з суседнімі культурамі. Этнічнае характарыстыка плямён Сярэдняй Беларусі.

Жалезны век Паўночнай Беларусі. Позні этап днепра-дзвінскай культуры. Арэал. Датаванне. Гісторыя вывучэння. Тапаграфія паселішчаў. Абарончыя збудаванні. Жытлы. Лакальныя асаблівасці. Матэрыяльная культура. Гаспадарка. Грамадскі строй. Паходжанне культуры. Лінгва-антрапалагічнае сітуацыя ў рэгіёне. Этнічнае атрыбуцыя культуры.

Славяне і іх суседзі ў другой палове I тыс. н.э.

Славянскія помнікі другой паловы I тыс. н.э. Пытанне аб найстаражытных праславянскіх культурах. Пражская культура і яе асноўныя характарыстыкі. Паселішчы, жытлы, паходжанні. Матэрыяльная культура. Змены ў гаспадарцы і грамадскім ладзе. Лука-Райкавацкая культура. Гарадзішча і селішча Хотамель. Час рассялення славян па тэрыторыі на поўнач ад Прыпяці.

Лінгвістичныя даныя аб часе засялення славянамі Сярэдній і Паўночнай Беларусі. Распаўсюджванне сферычных курганаў з трупаспаленнем. З'яўленне ганчарнай керамікі. Маналітнасць і аднастайнасць славянскай культуры таго перыяду. Генетычная сувязь з папярэднім культурай Паўднёвой Беларусі і Валыні. Узаемадзеянне славян з балтамі. Змены ў культуры доўгіх курганаў. Лінгвістичныя і антрапалагічныя даныя аб сімбіёзе балтаў і славян. Уплыў балцкага субстрату на далейшае развіццё культуры славян гэтага рэгіёна. Пытанне аб “летапісных плямёнах” і іх старажытнасцях.

Старажытнасці балтаў другой паловы I тыс. н.э. Інтэграцыя культурных элементаў. Распаўсюджванне селішчаў і гарадзішчаў-сховішчаў. Трупаспаленні ў курганах і грунце. Новыя формы керамікі. Банцараўская культура. Арэал. Гісторыя вывучэння. Храналогія. Паселішчы і жытлы. Пахавальныя помнікі. Матэрыяльная культура. Гаспадарка і грамадскі лад. Паходжанне культуры. Калочынская культура. Арэал. Гісторыя вывучэння. Храналагічныя рамкі. Паселішчы і жылія пабудовы. Матэрыяльная культура і гаспадарка. Паходжанне культуры. Этнічная прыналежнасць носьбітаў культуры. З'яўленне доўгіх курганаў. Формы магільных збудаванняў і пахавальны абраад. Гісторыя вывучэння доўгіх курганаў. Пахавальны інвентар. Яго сувязь с папярэднім культурай мясцовых плямён. Погляды на паходжанне і этнічную прыналежнасць культуры доўгіх курганаў.

Помнікі язвягаў. Усходнелітоўскія курганы на тэрыторыі Беларусі.

Археалогія сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі

Эпоха ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі. Новыя рысы эпохі. Утварэнне старажытнарускай дзяржавы і месца ў ёй заходніх зямель. Прывілы пераходу ўсходніх славян да феадалізму, мінуючы рабаўладальніцкую фармацыю. Ускладненне і разнастайнасць археалагічных помнікаў ранняга феадалізму. З'яўленне новых відаў помнікаў. Археалагічныя даныя аб узікненні феадалізму. Адлюстраванне сацыяльных працэсаў у археалагічным матэрыяле. Асаблівасці фарміравання старажытнарускай народнасці на тэрыторыі Беларусі. Завяршэнне асіміляцыі рэштак стажытнага балцкага насельніцтва.

Археалогія вёскі. Значэнне археалагічнага вывучэння старажытнарускай вёскі. Ступень вывучанасці сельскіх помнікаў. Тапаграфія сельскіх паселішчаў, іх памеры. Тып забудовы. Асноўныя віды жылых і гаспадарчых пабудоў. Будаўнічая тэхніка. Селішча каля в. Гарадзішча пад Мінскам. Гаспадарка старажытнарускай вёскі. Асноўныя прылады землеапрацоўкі. Сохі. Плугі. Чарэслы. Матыкі. Лапаты. Структура зерневых культур. Вядучае значэнне жыта. Іншыя культуры. Археалагічныя і палеабатанічныя даныя аб сістэмах земляробства. Другасная роля падсекі. Прылады ўборкі і пераапрацоўкі ўраджаю. Их новыя формы і вытворчыя магчымасці. Жорны. Ступы. Дамашняя жывёлагадоўля. Склад статку дамашніх жывёл па астэалагічных даных. Значэнне прысвойваючых форм у вясковай гаспадарцы. Асаблівасці вясковага рамяства. Кавальская справа. Вясковае ювелірнае рамяство. Радыус збыту прадукцыі ювеліраў. Ганчарная справа. Іншыя віды рамяства. Вясковыя

курганы. Абрады пахавання ў і пахавальны інвентар. Пытанне аб скроневых кольцах і зярністых пацерках як этнічна вызначальных прыкметах. Перажыткі паганства паводле археалагічных даных.

Феадальныя замкі. Значэнне археалагічнага вывучэння старажытнарускіх замкаў. Ступень вывучанасці. Археалагічныя прыкметы замка — умацаванай уладарніцкай сядзібы. Тапаграфія замкаў. Іх тыпалогія. Памеры. Уладкаванне замковых умацаванняў. Асаблівасці ўнутранай планіроўкі і забудовы. Матэрыяльная культура замкаў. Гаспадарчае жыщё. Пытанне аб замковым рамястве. Зброя. Прывазныя вырабы. Склад насельніцтва. Аб часе з'яўлення і шырокага распаўсюджвання замкаў.

Даследаванне Вішчынскага замка. Скарб ювелірных вырабаў і плацежных срэбраных зліткаў. Ювелірныя матрыцы. Пломбы-пячаткі.

Гарады заходніх зямель Русі. Сацыяльна-еканамічная характеристыка горада. Прычыны ўзнікнення гарадоў. Колькасць гарадоў у заходніх землях Русі. Гісторыя археалагічнага вывучэння гарадоў у Рэспубліцы Беларусь. Пытанне аб часе ўзнікнення заходнерускіх гарадоў. Розныя шляхі ўзнікнення гарадоў. Тапаграфія гарадоў. Дзядзінец, пасад, акольны горад. Гарадскія ўмацаванні. Абарончыя збудаванні Мінска. Уладкаванне ўезду ў мінскую крэпасць. Каменная фартыфікацыя Гродна. Унутраная планіроўка і забудова гарадоў. Радыяльна-кальцавы і веерападобныя планы. Вуліцы, плошчы, гарадскі торг. Элементы гарадскога добраўпарадкавання. Уладкаванне маставых. Дрэнажныя сістэмы. Жылыя і гаспадарчыя пабудовы. Іх рэканструкцыя. Будаўнічая тэхніка. Унутраная планіроўка. Печы. Пабудовы знаці. Мураваныя пабудовы ў Навагрудку. Гарадскія сядзібы. Устойлівасць планіроўкі. Мураваныя грамадзянскія пабудовы. Манументальная культавая архітэктура. Архітэктурныя школы ў заходніх землях Русі.

Гарадское рамяство. Апрацоўка жалеза. Вырабы са сталі. Ювелірная справа. Інструмент. Тэхніка. Пытанне аб мясцовым эмальерным мастацтве. Шкларобства. Ганчарнае рамяство. Клеймы. Апрацоўка дрэва, косці, каменя. Гарбарная і шавецкая рамёствы. Прадзенне і ткацтва. Арганізацыя рамяства. Унутраны і знешні гандаль. Прадметы ўвозу і вывозу. Грашовае абарачэнне. Сродкі транспарту. Культурнае жыщё горада. Надпісы на бытавых рэчах. Берасцяныя граматы. Пісалы. Барысавы і Рагвалодаў камяні. Шахматы. Манументальны жывапіс. Прыйкладное мастацтва. Партрэты асобных гарадоў: Мінск, Полацк.

Археалогія позняга сярэднявечча (XIV—XVIII ст.). Характарыстыка эпохі. Значэнне вывучэння яе помнікаў. Замкі і абарончыя збудаванні. Лідскі, Крэўскі і Мірскі замкі. Навагрудак. Гродна. Камянецкая і іншыя абарончыя вежы-данжоны. Горадабудаўніцтва. Будынкі XV—XVII ст. з цэглы і каменя ў Гродне. Культавая архітэктура. Будаўнічыя і дэкаратыўныя матэрыялы. Кераміка.

Мястэчкі. Сельскія паселішчы. Гаспадарка. Матэрыяльная і духоўная культура беларускага народа ў XIV—XVIII ст.

Літаратура Асноўная

1. Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989.
2. Арциховский А.В. Введение в археологию. М., 1947.
3. Загорульский Э.М. Археология Белоруссии. Мн., 1965.
4. Мартынов А.И. Археология. М., 2005.
5. Фэйган Б. М. Уводзіны ў археалогію. Мн., 1996.

Дадатковая

1. Алексеев Л.В. Полоцкая земля (очерки истории Северной Белоруссии в IX—XIII вв.). М., 1966.
2. Алексеев Л.В. Археология и краеведение Белоруссии XVI — 30-е гг. XX в. Мн., 1996.
3. Алексеев Л.В. Западные земли домонгольской Руси: Очерки истории, археологии, культуры: в 2 кн. М.: Наука, 2006.
4. Амальрик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М., 1959.
5. Артеменко И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы. М., 1966.
6. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыкл. Мн., 1993.
7. Археология Беларуси у 4 т. Мн., 1997—2001.
8. Белорусская археология. Достижения археологов за годы советской власти. Мн., 1987.
9. Вяргей В.С. Археалагічная навука ў Беларускай ССР. 1919—1941 гг. Мн., 1992.
10. Гуревич Ф.Д. Древний Новогрудок (посад — окольный город). Л., 1981.
11. Гурин М.Ф. Кузнечное ремесло Полоцкой земли IX—XIII вв. Мн., 1987.
12. Гурин М.Ф. Древнее железо Белорусского Поднепровья (I тыс. н. э.). Мн., 1982.
13. Гурина Н.Н. Древние кремнеобрабатывающие шахты на территории СССР. Л., 1976.
14. Дучыц Л.У. Braslaўскае Паазер'е ў IX—XIV стст. Мн., 1991.
15. Егорейченко А.А. Древние городища Белорусского Полесья. Мн., 1996.
16. Егорейченко А.А. Культуры штрихованной керамики. Мн., 2006.
17. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь IX – XIII стст.: Вучэбны дапаможнік / Э.М. Загарульскі. – Мн., 1998.
18. Загорульский Э.М. Возникновение Минска. Мн., 1982.
19. Загорульский Э.М. Древняя история Белоруссии. Мн., 1977.
20. Загорульский Э.М. Начало формирования населения Белоруссии (дославянский период). – Мн., 1996.
21. Заяц Ю.А. Заславль в эпоху феодализма. Мн., 1995
22. Зверуго Я.Г. Верхнее Понеманье в IX—XIII вв. Мн., 1989.
23. Зверуго Я.Г. Древний Волковыск. Мн., 1975.
24. Звяруга Я.Г. Беларускае Павілле у жалезным веку і раннім сярэднявякоўі/ Матэрыялы па археалогіі Беларусі, вып. 10. – Мінск: ДНУ”Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2005.

- 25.Исаенко В.Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн., 1976.
- 26.Калечиц Е.Г. Первоначальное заселение территории Белоруссии. Мн., 1984.
- 27.Каханоўскі Г.А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства ў XIV—XIX ст. Мн., 1984.
- 28.Керам К. Боги, гробницы, ученые. М., 1960.
- 29.Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в X—XIII вв. Мн., 1979.
- 30.Коробушкина Т.Н. Курганы Белорусского Побужья X—XIII вв. Мн., 1993.
- 31.Краўцэвіч А.К. Гарады і замкі Беларускага Панёмання XIV—XVIII ст. Мн., 1991.
- 32.Ксензов В.П. Палеолит и мезолит Белорусского Поднепровья. Мн., 1988.
- 33.Кухаренко Ю.В. Зарубинецкая культура. М., 1964.
- 34.Кухаренко Ю.В. Средневековые памятники Полесья. М., 1961.
- 35.Левко О.Н. Витебск IX—XVIII вв. Мн., 1984.
- 36.Лысенко П.Ф. Берестье. Мн., 1985.
- 37.Лысенко П.Ф. Города Туровской земли. Мн., 1974.
- 38.Лысенко П.Ф. Драговичи. Мн., 1991.
- 39.Медведев А.М. Белорусское Понеманье в раннем железном веке. Мн., 1996.
- 40.Мельниковская О.М. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М., 1967.
- 41.Митрофанов А.Г. Железный век Средней Белоруссии (VII—VI вв. до н.э. — VIII в. н.э.). Мн., 1978.
- 42.Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Каменный век. М., 1973.
- 43.Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М., 1974.
- 44.Очерки по археологии Белоруссии: В 2 ч. Мн., 1970; 1972.
- 45.Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии. Мн., 1971.
- 46.Поболь Л.Д. Археологические памятники Белоруссии. Железный век. Мн., 1983.
- 47.Поликарпович К.М. Палеолит Верхнего Поднепровья. Мн., 1968.
- 48.Русанова И.П. Славянские древности VI—VII вв. М., 1976.
- 49.Седов В.В. Восточные славяне в VI—XIII вв. М., 1982.
- 50.Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвінья. М., 1970.
- 51.Седов В.В. Славяне в древности. М., 1994.
- 52.Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.
- 53.Седов В.В. Славяне. М., 2002.
- 54.Ткачев М.А. Замки Белоруссии. Мн., 1980.
- 55.Ткачоў М.А. Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII--XVIII ст. Мн., 1978.
- 56.Третьяков П.Н. У истоков древнерусской народности. Л., 1970.
- 57.Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М., 1966.
- 58.Трусов О.А. Памятники монументального зодчества Белоруссии XI—XVII вв. Мн., 1988.
- 59.Чарняўскі М.М. Неаліт Беларускага Панямоння. Мн., 1979.

- 60.Шадыра В.І. Беларускае Падзвінне (I тыс. н.э.). Мінск: ДНУ”Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 2006.
- 61.Шадыро В.И. Ранний железный век Северной Белоруссии. Мин., 1985.
- 62.Штыхаў Г.В. Крывічы. Мин., 1992.
- 63.Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли. Мин., 1978.
- 64.Штыхов Г.В. Древний Полоцк IX—XIII вв. Мин., 1975.